

# паэзія

паэзія

## Сяргей Законьнікаў



...Узяўся за гуж, не кажы, што ня дуж,  
Вядзі баразну аж да зорак...

## Глядзець у неба...

### Я хворы табой...

Плыве паабапал дарогі на Вільню  
Прастор, каб трывожыць ва ўпор і здаля...  
Я хворы табой,  
І ўрачы тут бясьсільны,  
Мая непрыкметная ў съвеце  
Зямля.

А доля між родных палёў дасталася  
Такая, што кругам ідзе галава.  
Дасюль не сабрана радня да стала ўся,  
Хоць Крывія кліча,  
Гукае Літва.

Па карку дубінкай гумоваю — “Kresy”,  
А пелькаю — “Северо-Западный край”...

Цябе, прыхаванай хлусьлівай завесай,  
Мне суджана несьці  
Ці ў пекла, ці ў рай...

Бялеюць сънягі і зара чырванее,  
Зълівающца ў велічны, радасны съцяг.  
Акрыщца ім хочацца з вечнай надзеяй,  
Што будзе ў цябе  
Неўміручы працяг.

Мая Беларусь!  
Непадзельнай любоўю  
Забі,  
Толькі выцісні рабства з крыві.  
Адпрэч і чарнобыльскае белакроўе...  
Жыві!

Стог

Як у маленстве на духмяным сене,  
Мне хораша ў метафарах куляцца  
І проста так усім дарыць імгненьні,  
Якія могуць з небыцця вяртацца...

“Да навальніцы трэба стог завершыць!” —  
Падкажа лёс з душою селяніна,  
А я і сам даверлівяя вершы  
Гніць пад крутой залевай не пакіну...

А покуль съвет трывожыцца ў чаканьні  
Прад бурай,  
    каб пасъля глынуць аzonу,  
Я мушу рытмы вольныя чаканіць  
Для люду,  
    што дасюль ня выйшаў з зоны.

### Косы

У магіле братніяй, пад грудком у полі  
Съняцца хлопцам косы, съніцца хлопцам воля.

Косы, што съцякалі па плячах каханай,  
Косы, што ўзыняліся ў бітве апантанай.

Съніцца тая воля, што не памірае,  
Што народ сагнуты вечна дакарае.

Вестку шлюць нашчадкам з цемры касінеры —  
Нельга жыць на съвеце без надзеі і веры.

Іхніх сноў пазбыцца сёньня немагчыма,  
Зноў рыхтуюць пастку злыдні для Айчыны...

Беларусаў годных я шчасльіва мрою,  
Што за волю выйшлі крэўнай грамадою.

Съцяг лунае горда над паходам съмелым,  
Колерам найлепшы — бел-чырвона-белы.

Лашчаць промні сонца з маладых нябёсаў  
Косы залатыя, баявыя косы...

### Яны

Яны працавалі на Сталіна шчыра  
Пяром на паперы  
і зброяй ля ямаў...  
Засыпаны глінай,  
падзолам  
і жвірам  
Мільёны завершаных кулямі драмаў.

Яны шчыравалі амаль без “праколаў”,  
І ўсё ж не пазьбеглі агрэхаў таксама.  
На выбітай гвалтам  
хлусьні пратаколаў  
Бурэюць выразна  
крайавыя плямы...

Жыцьцё плодзіць гіцляў  
бязылітасна-новых,  
Якія няволю вяшчуюць з апломбам,  
Пакуль праўда мэнчицца  
ў цёмных сьпецховах,  
Узятая катамі строга пад пломбу.

### Мне съвет цікавы

Цячэ рака,  
зіхцяць у росах травы —  
Мне гэты белы съвет яшчэ цікавы.

Я ў ім пакуль дашчэнту не зажыўся,  
Хоць па планеце ўволю нақружыўся.

У звыклых месцах і за акіянам  
Хапае між людзьмі дасюль падману.

Але мяне не падмане ніколі  
Святое хараство зямное волі.

Душа мая бяз стомы з ёю ў змове,  
Каб занатоўваць тайну ў родным слове...

Мне гэты белы съвет яшчэ цікавы,  
Хоць ведаю,  
дзе левы бок,  
дзе — правы.

### Усё было...

Усё было...  
і нудны дождж,  
І груганоў крыжы ў нябёсах...  
Глядзі,  
наперад лёс свой доўж,  
Хоць ты галодны, голы, босы.

Шчаслівы дар —  
циарновы шлях —  
Заўжды вядзе праз боль і страты.  
А ў тым,  
што души душыць страх,  
Тварэц жыцця не вінаваты.

Віну ня ўтопіш у віне,  
Маной ад праўды не прыкрыцца.  
Пры мне,  
а потым без мяне  
Усё міне,  
каб паўтарыцца.

### Касьцёл святых Сымона і Алены

*Шаноўнаму айцу  
Уладыславу Завальнюку*

У краі тым, які здаўна ня лена  
Ва ўсе бакі крыжуюць бальшакі,  
Касьцёл святых Сымона і Алены  
Стайць,  
як варта веры,  
на вякі.

Малітва да Ўсявышняга няблена,  
Тут кожны можа мець прытулак свой.  
Касьцёл святых Сымона і Алены  
Плыве,  
як ветразь духу,  
над зямлёй.

Айчына толькі воляй маладзее...  
І той, хто пакідае гэты съвет,  
У вечнасьць моўчкі панясе з надзеяй  
Адбіты ў небе стромкі сілуэт.

Якія б ні шугалі буры,  
зъмены,  
Але душа стрывае хіжы злом...  
Касьцёл святых Сымона і Алены  
Любоў вяшчуе вернасьці съятлом.

### Еду з кірмашу

*Памяці Ул. Караткевіча*

Я еду з кірмашу.  
На ім было  
Завозна хмелем,  
Ласкай незабыўна...  
Памалу сэрца хакаць пачало,  
Як вёрстамі загнаная кабылка.

Там,  
Дзе ўладараць продаж і гульба,  
Я толькі на хвілінку паказаўся.  
На кірмашы нічога не прыдбай  
І прапаноўваць нешта не зьбіраўся.

Няма ў мяне тавару.  
Ёсьць душа,

Але яна — запас недатыкальны.  
І да таго ж ня варта ні граша  
У съвеце,  
Дзе гандлююць маньякальна.

Міргаюць скрэзь прывабныя агні,  
А я адводжу вочы нелюдзіма,  
Хоць гаварыў:  
“Карчмы не праміні!”  
Мой неўміручы сябра Уладзімір.

Як ён,  
Пачуцьцям давяраў найперш,  
Таму і зараз прадчуваньню веру,  
Бо пішацца ў душы астатні верш —  
Вагомей тых,  
Што леглі на паперу.

Я еду з кірмашу  
На той парог,  
Дзе задаюць няпростыя пытаньні...  
Мацней віна мяне зьбівае з ног  
Касьмічны сум  
Апошняга расстаньня.

### Застацца дома

Запомніўся дзень у зялёным жыцьці,  
Мой выклік ня ясны нікому.  
У школу раптоўна рашыў не пайсьці,  
Застаўся дома.

Карцела з палерай пабыць сам на сам,  
І я прадчуваў падсвядома,  
Што выпырхнуць з сэрца на волю  
радкам  
Найлепей дома...

Пяром пракладаю да роднасыці сълед,  
Дасюль невядома аскома  
Ад думкі, што месціцца ўвесь белы съвет  
У слове — “дома”.

Жыць тут, дзе зямля і нябёсы — твае,  
Дзе нават салома ядома.  
Хоць здрада табе пельку рабскую ўе,  
Застацца дома.

Быць тут, дзе балюе раз'ятраны гвалт,  
Дзе дух горды съціснула кома,  
Трымацца, апошні акоп не здаваць —  
Застацца дома.

Мой век пралацеў, як імгненъне адно,  
Ды вернасьць ня скруціць утома.  
Я рана адчуў, што такое яно, —  
Застацца дома.

Хачу і фінал непадманлівы мець,  
Каб з ласкі гасподняй, вядома,  
Прыняць там,  
дзе жыў,  
непадкупную съмерць —  
Застацца дома.

### Умова

Памерлых дзён ірвуцца струны  
Пад пальцамі жывога лёсу.  
Ляцяць у вечнасьць вершаў руны,  
Дзе шмат чаго на пыл звялялося.

Але ня дзеля славы весніяй  
Ці ўдзячнай памяці нашчадкаў  
Зноў чарнавік душы я крэслью,  
Кідаю забыццю пальчатку.

У царства съмерці з горнай кручы  
Спускаюся з адной умовай —  
Каб мой народ быў неўміручым,  
Каб вольна дыхаў родным словам!

### Глядзець у неба

У цеснай і няўтульнай дамавіне  
Свабодны дух ніколі не загіне.

Бясконцы далягляд ад чалавека  
Ня засыціць і труны халоднай вeka.

Над шэрай глебай,  
над нудой і горам

Ляціць душа да вольных, съветлых  
зорак.

І мне,  
і ўсім несупакойным людзям  
Ратункам толькі спадзяваньне будзе...

Любоўю да зямлі сваёй прыкутым  
Заўсёды жыць мілосна і пакутна.

Ды ёсьць яшчэ астатняя патрэбаба...  
Мы паміраем,  
каб глядзець у неба.

### **Першы пацалунак**

Ляжаў вялікі белы камень тут —  
Каля бруі прыветнае крыніцы.  
Як брат з сястрою, у любімы кут  
Мы беглі, каб красою наталіцца.

Але ў той дзень загадкавы віхор  
Нас выхапіў з зямнога летуценьня,  
Дзе конікаў ня моўк бязладны хор,  
Мільгалі сълюдзяных стракозаў цені.

Паўстала тое, што лунала ў снах,  
Сатканых з позіркаў і шэптаў кветак.  
Маланкавай вясны зялёны шлях  
Імкнуўся съпешна да раскошы лета.

Раптойна съвет асьлеп,  
Аглух  
І съціх,  
Зачарараваны съмеласцю спакуснай.  
Забыўшыся няўзнак на ўсё і ўсіх,  
Раскрыліся, нібы пупышкі, вусны.

Дайсьці ў трымцені не змаглі яны  
Да таямніц съякотнага каханьня.  
Хоць мы былі прад вечнасцю адны,  
Ды толькі сутыкнуліся дыханьні.

Такога пачуцьця ня меў паслья,  
Хоць звязана жыцьцё ў апошні клунак.  
З-пад ног сплыла і зьнікла дзесь Зямля...

А гэта быў мой першы пацалунак.

### Мацней даражу

Нікому жыцьцё паўтарыць немагчыма,  
Даецца ашчадна і шчодра — адно.  
І як бы зязулька яго ні лічыла,  
А фініш бязылітасны мае яно.

То з выраю,  
то за далёкае мора  
Ганцамі свабоды ляцяць журайлі.  
Дні радасыці,  
дні непазбыўнага гора  
Стагуюцца так,  
як прыйшлі, адышлі.

Ня выкінеш і не закрэсьліш ніводны,  
Надзей узяты ў спакусны палон...  
І сам непрыкметна  
на ўсё станеш згодным,  
Прымаючы вечнай прыроды закон.

Ды ўсё-ткі насуперак долі зласльвай  
Аблічча тваё прасвятляе імжу...  
Наколькі мой час карацее імкліва —  
Настолькі каханьнем мацней даражу.

### Пальчык

Прыклала свой пальчык да вуснаў: “Маўчы...”,  
Вяла па прыступках мілосьці ў нябёсы...  
Мне помніцца млюсная съпеўнасць начы,  
Якая съпяліла съвітальныя росы.

Люляў нашы души акрылены сплай  
Бунтоўнай свабоды і радаснай зморы  
У ложку з густых,  
долам высланых траў,  
З адбітых у кропельках съвежасыці зорах.

Плыве цуд са мной праз жыцьцё і цяпер,  
Яго не замгліла расхлістанасць долі,  
Бо пальчык —  
да шчасця ўказальны той перст —

На вуснах ляжыць  
і ня зынікне ніколі.

### Дол

Зямля крывічоў гадавала мяне  
Ня толькі акрайцам зайчыным.  
Вякоў чую пот  
і на ўласнай сьпіне,  
Съязою на вейках — Айчына.

Жыцьцёвы цалік — не азартлівы куш,  
Яго не ўзарэш без пакоры.  
Узяўся за гуж,  
не кажы, што ня дуж,  
Вядзі баразну аж да зорак.

Хоць цела няўмольна карэніца ў дол,  
Ёсьць неба над стомленым краем.  
Гляджу ў лік касымічны,  
а потым наўкол —  
Набожна душа замірае.

Красу не ўтрамбуюць ні скватны хатуль,  
Ні звадных рахункаў забойнасьць.  
Углыб працякаю,  
зынікаю адсюль  
З адзіным набыткам — любоўю.

Сюды і туды для маўклівых надзеяў  
Спрадвечна расчынены дзъверы.  
Хто веру цярпіва съяліў між людзей,  
Упрочкі ідзе з той жа верай.

Душа не загіне...  
На гэтым стаім,  
Каб смутак нязводны адолець...  
Тamu не балючая вестка аб tym,  
Што хутка я сам стану долам.

---